

Кветкавы рай

Мастакоўскае дасце

ТАЦЦЯНА ГАРАНСКАЯ

Многія беларускія мастакі сёння жывуць і працу-
юць у розных краінах свету. Гэта не замінае ім
ладзіць персанальныя выставы ў самых прэстыж-
ных залах на Радзіме (прыгадайма нядайнія экс-
пазіцыі Ігара Цішына, Наталлі Залознай, Людмілы
Кальмаевай у мінскім Музей сучаснага выяўленчага
мастацтва). Пытанне толькі ў тым, як творцы сябе
пазіцыяннуюць: адны падкрэсліваюць беларускія
карані, другія дэкларуюць касмапалітызм. Ганна
Крываблоцкая-Козак, што ўжо болей за дзесяць
год жыве і актыўна займаецца мастацтвам у Тур-
цыі, належыць да першых. Сведчаць аб гэтым яе
шматлікія творы, у тым ліку паказаныя на пер-
санальнай выставе ў Анкары, прымеркаванай да
20-годдзя адкрыцця Пасольства Беларусі ў Турцыі.
З турэцкага боку выставу адкрываў намеснік мі-
ністра замежных спраў Турэцкай Рэспублікі Фатых
Джэйлян, з беларускага — Надзвычайны і Паўна-
моцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Турэцкай Рэ-
спубліцы Валерый Калеснік. Падзея была асветлена
на першых палосах цэнтральных перыядычных
выданняў краіны — газет «Hurriyet» і «Cumhurriet».



Прыкметы восені. Ручное ткацтва. 2002.

Як творчая асока Ганна сфарміравалася яшчэ да пераезду
у шчодрую на сонца паўднёвую краіну. Удзельніцаць у
выставах пачала з 1998 года, зладзіла тры персанальныя
(2001, 2004, 2005)... Адкуль жа столькі энергіі ў гэткай ма-
ладой і далікатнай дзяўчыны? У пошуках адказу перагорнем
старонкі біяграфіі: Аня паходзіць з сям'і вядомых беларус-
кіх творцаў — манументаліста Уладзіміра Крываблоцкага
і майстра дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Галіны
Маркавец.

Творчы імпэт Крываблоцкага, што праявіўся ў шэрагу ме-
марыяльных комплексных роспісаў, фантастычны: 600 фігур
персанажаў на 320 квадратных метрах роспісу «У імя жыцця
на Зямлі» ва ўшацкім Музей народнай славы імя Уладзіміра
Лабанка, што за пяць кіламетраў ад вядомага мемарыяльнага
комплексу «Прадыў»; дзясяткі метраў мазаікі «Дрэва жыцця»
на тарцы дзвеяціпавярховага будынка ў Салігорску і на фаса-
дах карпусоў электротэхнічнага завода ў Брэсце; манументальныя
вітражы ў ДК Мсціслава; цыкл велічных філасофска-
эпічных карцін «Свабода», «Песня пра зубра», «Маці-Зямля»,
«Прадыў», «Дыялог»; паліptyх «Рэковіем» у зале баявой славы
Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, прысвечаны тра-

гічнай гісторыі фашисцкага канцлагера ў Азарычах;
кірауніцтва аўтарскім калектывам і асабісты ўдзел у
стварэнні манументальнага дэкаратыўнага роспісу
у будынку Нацыянальнай бібліятэкі...

У творчым актыве Галіны Маркавец (Крываблоц-
кай) — сцэнічныя касцюмы для мастацкіх калектывы-
ваў «Харошкі» і «Песняры», стварэнне арыгінальнага
габеленавага канцэптуальнага праекта «Дыялог з
прыродай», серыя тэкстыльных работ на тэмы гіс-
торыі Беларусі і яе этнакультурнай спадчыны, ману-
ментальны габелен-заслона «Вясёлка» для Палаца Рэ-
спублікі, манументальны габелен «Мелодыі Зямлі» для
інтэр'ера Нацыянальнай бібліятэкі.



Ганна расказвае, што менавіта бацькі далі прыклад
апантанасці і адданасці мастацтву. Дзяячуочы ім яна выхоў-
валася ў атмасферы творчай свабоды і самастойнасці. Фар-
міраванне творчай асобы адбывалася ў часы навучання на
факультэтэ дызайну (аддзяленне мадэлявання адзення і мас-
тацкага ткацтва) Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў
пад кірауніцтвам выдатных настаўнікаў Галіны Мяшковай,
Юрыя Піскуна, загадчыцы кафедры Валянціны Бартлавай.

З асаблівай удзячнасцю Ганна адзначае майстра габелена Маргарыту Шчамялёву, якая падслікоўвала яе цікавасць і імпэт узорамі творчасці з сусветнай культуры, навуковыми публікацыямі і даследаваннямі.

Маргарыта Шчамялёва, у сваю чаргу, згадвае, што амаль не сустракала студэнтаў, роўных Ганне Крываблоцкай працавітасцю і імкненнем да ведаў: «На першы прагляд Аня прынесла столькі работ, што для іх не хапіла месца. Давялося шукаць дадатковую аўдыторыю, таму што ў фармаце “кропка, лінія, пляма” было шмат напружанай працы, пошуку, даследаванняў, вывучэння магчымасцей, якія мы як выкладчыкі проста не моглі праігнараваць. Усім нам тады стала зразумела, што гэты студэнты мала звычайных аб'ёмаў вучэбнай праграмы: яе натура патрабавала вырашэння звышзадач. На першым і другім курсах яна апантана штудзіравала навыкі майстэрства, рабіла гэта бліскуча і заўсёды вылучалася маштабнасцю творчага эксперыменту паралельна з дасканальным засваеннем выканальніцкага рамяства. Гэта чалавек-перфекцыяніст, які імкнецца дайсці да самай сутнасці, умее глядзець

на сваю працу з розных бакоў, каб бачыць і выпраўляць недаробленасць, — яна ад пачатку была здольная самастойна і цвяроза ацэньваць свае слабыя месцы, каб скіроўваць туды энергію дзеля ўдасканалення. Яе заўжды было лёгка “завесі” на сур’ёзную работу — Аня ніколі не баялася перапрацаўвацца. Азіраючыся на свае 17 год працы на кафедры, магу назваць усяго толькі каля пяці такіх апантаных студэнтаў. Заканамернымі былі вылучэнне Ганны Крываблоцкай на атрыманне Прэзідэнцкай стыпендыі падчас вучобы (1998), потым чырвоны дыплом (2001) і бліскучая дыпломная работа з рэкамендацыяй Дзяржаўнай камісіі на прыняцце ў Беларускі саюз мастакоў, мінаючы маладзёжную секцыю».

У студэнцкія гады Ганна супрацоўнічала з тэатральнымі калектывамі, якія аб'ядноўвалі яе равеснікаў. Спектаклі «Трагічная гісторыя пра Гамлета» (1999) Тэатра-студыі маладзёжнай творчасці і «ДК Данс» (2001) Тэатра «ІнЖэст» Вячаслава Іназемцева сталі падзеямі ў культурным жыцці тагачаснага Мінска. Стварэнне дэкарацый было даверана Ані Крываблоцкай. «...Рухі колераў, целаў, энергіі акцёраў (спектакль “ДК




Матылькі.
Габелен.
1999.

Песня
ляснога
возера.
Габелен.
1998.

Рыбы.
Габелен.
1997.

Паўлінка.
Габелен.
2006.





Цюльпаны. Тэмпера, акрыл. 2001.

Сіні касач. Тэмпера, акрыл. 2008.

Крокусы. Тэмпера, акрыл. 2001.

Данс") — усё існуе ў адзіным парыве, заварожвае, — пісаў у артыкуле пра спектакль прафесар культуралогіі з Вялікабрытаніі Бенджамін Коўп. — І ў гэтым “чараўніцтве” не апошняе месца адыгryвае дэкарацыя — вобразы магутных і велічных, спакойных у сваёй мудрасці птушак-волатаў, якія сузираюць інтрыгі марнага жыцця... Раптоўна ў канцы спектакля іх сімваліка выступае на першы план — дзве птушкападобныя постаці людзей на хадулях, абкрученых тканінай, паўстаюць з цемры і рухаюцца ў прасторы... Публіка ў захапленні..."

Пошуکі, выпрабоўванне сябе ў розных кірунках на пачатку творчай дзеянасці... Бадай, самым адказным і вызначальным быў праект для інтэр'ера Нацыянальнай бібліятэкі — манументальны габелен «Паўлінка» (2006) па матывах паэзіі Янкі Купалы, які Аня выканала бліскуча і ўпэўнена. У аналізе мастацкай вобразнасці гэтага твора адштурхнуся ад вызначэння Валерыя Жука, дзе мастацтвазнаўца сцвярджае, што габеленшчыкі ў працах для бібліятэкі захавалі баланс паміж сюжэтнай выяўленчасцю і абстрактнай дэкаратыўнасцю. На мой погляд, у манументальнай і віртуознай тэкстыльнай кампазіцыі Ані Крываблоцкай-Козак вялікую ролю адыгryваюць паэтыка-міфалагічныя інтанацыі — выразныя, праніzlivыя, пераканаўчыя. Яны чуюцца ў мелодыцы спелага лета, поўнага шэптаў квітнёвых палёў і чараўніцтва лясоў, дзе цвіце папараць-кветка; у адлюстраванні купальскага вогнішча, чые вохрыстыя пляёсткі надаюць твору жыццесцвярджальны, аптымістычны характар; у вібрацыі халодных тонаў у ніжній частцы кампазіцыі, што ўносяць ноткі драматызму — згадкі чарнобыльскага выбуху. Прастора габелена — не толькі фізічная, у якой гарманічна спалучаны колеравыя плямы, перададзена мелодыка лінеарных формул і рытмаў. Гэта і інтэлектуальная прастора, матэрыялізаваная праз пластику віртуознага габеленавага ткацтва, здольнага гuchaць у тонусе, ладзе, стылі Купалавай паэзіі, абагульняючы канкрэтыку сюжета да агульнанацыянальных каштоўнасцей светаадчування беларуса. Гэтая прастора дыхае, праменіцца добраўчлівасцю і харастром прыроды.

Падчас размовы з Ганнай я спыталася пра вытокі яе здольнасці да глыбіннага асэнсавання айчыннай культуры. Мастацка распавяла, што гэта ідзе ад бабулі і дзядулі, Соф'і і Пятра Маркаўцоў — інтэлігентаў, якія пражылі складанае і доўгае жыццё ў невялікім мястэчку на Віцебшчыне, трymаліся хрысціянскіх каштоўнасцей і мелі глыбокі досвед гісторыі і этнічнай культуры народа. На трэцім курсе навучання ў Акадэміі, працуочы над тэкстыльнай кампазіцыяй «Лёсы» (1998) на радзіме мамы, у дзедавай сядзібе ў Докшыцах, яна доўгімі днямі і вечарамі, перабіраючы нітку за ніткай, слухала аповеды з гісторыі родаў бабулі і дзядулі. Яны дапамагалі ёй у працы, падбіраючы выстрыжаныя належным чынам кавалочки з былых сукенак і паліто. Так разам — старое і маладое — майстравалі з «мінулага» новую рэальнасць...

Пройдзеная ў Докшыцах школа духоўнага сталення знайшла магутны працяг у дыпломнай работе Ганны — серыі манументальных габеленаў пад агульнай назвай «Дыялог» (2001). Духоўна-эмацыйны характар гэтых твораў вызначаны болем ад съходу любімага дзядулі, які праз сваю мудрасць і дабрыню быў бяспрэчным аўтарытэтам для ўсёй вялікай мастакоўскай сям'і Маркаўцоў. Твор увасабіў тэму памяці аб трагічных, але непазбежных жыццёвых стратах чалавека. Праз метафорычныя вобразы птушак мастацка распавядае пра дыялог, што вядуць між сабой у вечнасці прадстаўнікі розных пакаленняў.

Пытаюся ў Ганны, што змянілася ў яе мастацтве з пе-реездам у іншую краіну. Адказ уразіў: на адлегласці ад-вастрылася пачуццё роднага, але і Турцыя стала блізкай і любімай. Так, на двух крылах, жыве і ляціць па жыцці Ганна Крываблоцкая-Козак — нібы белая лебедзь: адно



Дыялог. З трывціха «Дыялог». Габелен. 2001.

крыло і апірышча — бацькоўскі дом і сям'я на Беларусі, другое — дзеці, муж і яго вялікая і дружная сям'я ў Турцыі, якая з вялікай павагай ставіцца да творчых памкненняў мастачкі і ўсімі сіламі спрыяе іх рэалізацыі. На цяперашній, трэцій па ліку, персанальны выстаўцы Ганны ў гэтай краіне яе сакральным цэнтрам стаў вобраз таго самага лебедзя — вялікае жывапіснае палатно «Белыя крылы» (2012), напісане спецыяльна для экспазіцыі. Сэнс карціны шматпластовы і не вычэрпваецца асабістымі перажываннямі. Не толькі Ганна, але і прыхільнікі яе творчасці ў Турцыі бачаць у міфічнай птушцы сімвал Беларусі — краіны пад белым покрывам зімы, дзе жывуць прыгожыя і таленавітыя людзі.

Вобразы птушак, што так моцна запаланілі ўяўленне мастачкі яшчэ з часоў навучання ў Акадэміі і наведвання дзедавых Докшыц, — адны з дамінуючых у новай экспазіцыі: да «Белых крылаў» і яшчэ на Радзіме створанага габелена «Смутак» (2001) Ганна дадала дзве нядайна напісаныя жывапісныя кампазіцыі з архаічнымі выявамі крылатых стварэнняў — «Палёт» (2009) і «Прарыў» (2009). Разам яны фарміруюць моцную дынаміку прасторы выставы, узбагачаюць яе энергій жыцця, поўнага суквеццяў розных фарбаў, гукаў і рытмаў.

Асобная ўлюблёная тэма творчасці Ганны — кветкі і наогул раслінны свет. Распачатая яшчэ на Беларусі жывапіснымі кампазіцыямі «Бярозы» (1996), «Кветкі» (2000, 2001), «Цюльпаны» (2001), габеленамі «Лістапад» (2004) «Вясна» (2005), велична і лірычна выведзеная ў габелене «Паўлінка» для Нацыянальнай бібліятэкі, гэтая тэма атрымала развіццё ў Турцыі, чаму паспрыялі багацце і яскравасць паўднёвай флоры. Самая першая жывапісная кампазіцыя, створаная Ганнай пасля пераезду, — карціна «Сіні касач» (2008). Гэта сублімаванае пачуццё-ўражанне новага жыцця, новай рэчаіснасці. Выразны і эффектны твор, які сімвалізуе асаблівы этап у дзейнасці мастачкі, вынесены на афішу яе выстаўкі ў Анкары.

У творчасці Ганны вялікую ролю адыгрываюць пачуцці, аднак для яе характэрны і выразны аналітычны склад

выяўленчага мыслення. У гэтым пераконвае карціна «Сіні касач» — канцэптуальны вобраз кветкі, які вельмі аддалена ўласбляе жывую натуру і насамрэч з'яўляецца «партрэтам» пачуцця гэтай самай жывой прыроды. Праз вобразы кветак мастачка стварае вобразы ўласных пачуццяў і ўражанняў. У прасторы выстаўкі яна будзе кветкавы рай уласнае душы, вось чаму яе кветкі так дзівяць і зачароўваюць гледача, tym болей — турэцкага, якога цяжка ўразіць такімі сюжэтамі: традыцыйная ўсходняя культура заўжды была насычана расліннымі матывамі.

Цікавая дэталь: у кветкавай прасторы выстаў Ганны вылучаліся дзве групы ўлюблёнцаў — цюльпаны (2008) і лілеі (2010). У першыя гады творчай дзейнасці на новай радзіме мастачка стварыла серую жывапісных палотнаў на тэму цюльпана як сімвала ўсходняй краіны. Гэтыя творы адразніваюцца ад іншых жывапісных кампазіцый сакавітай формай, што нагадвае шкло, праз якое праменіща сонца, і надзвычайным унутраным свячэннем энергii. Серыя палотнаў на тэму чароўнага хараства белай лілеі мае іншы лад. Гэта хутчэй эмоцыі тыпу «настальжы», дзе дамінуюць элегічныя настроі і шапэнскія мелоды колераў.

Праявы новых рыс у мастацтве Ганны Крываблоцкай-Козак падахвочваюць задачу ёй натуральнае пытанне: ці не перакваліфіковалася яна з майстра традыцыйнага беларускага габелена ў мадэрновага жывапісца? На гэта мастачка адказала, што пастаянна памятае пра ткацтва і плануе творчасць у яго прасторы, але яе амбіцыйныя задумы патрабуюць грунтоўнай матэрыяльнай і тэарэтычнай падрыхтоўкі. Ганна мае намер наладзіць працу майстэрні па вытворчасці тканых паясоў (кшталту слуцкіх) з мэтай адраджэння стараўняга ўмельства. Галоўнае — падтрымка сям'і — ужо здабытае. Ёсць і памяшканне, і майстры, гатовыя распачаць справу. Не сумняваюся: для ажыццяўлення сваёй ідэі дзяўчына абавязкова знайдзе спонсараў і ў Беларусі, і ў Турцыі, бо гэта вельмі актыўны, паслядоўны ў сваіх кроках і рашэннях чалавек, які прывык ставіць перад сабой звышзадачы і вырашаць іх. Менавіта такія людзі пакалення next і задаюць новыя вяршыні. ▲